





ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

ПЛАН РАБОТЫ ПАРТБЮРО

Рашаючую ролю ў правільнай пастаўцы партыйна-масавай работы адзірае план. Аднак не ўсёды гэтым важнаму пытанню ўважліва падобна ўвага.

Восьмем для прыкладу партыйнаму арганізацыі мінскай швейнай фабрыкі імя Ірўскай. Там абмякнуа аглядацца да складання плана. Стварэнне ўражанне, што план складаны хутчэй для формы, чым для зместу.

План работы не пашыравацца. І калі трэба было паглядзець іх, прайшоўшы расшуківаць. За сакавік і верасень планы работы зусім адсутнічалі.

Праглядаем планы, змест іх і дзіву дзівацца, з якой нехайнасцю і легкасцю падыходзіла партыйнае бюро да планавання сваёй работы.

Усе краіны зараз зойска выхутцеца да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Але ў планах работы партбюро гэта важнейшае палітычнае мерапрыемства не адлюстравана.

Партбюро належаць захаваць і пашыраць партыйнае жыццё ў гэты перыяд. Партбюро і зусім перастала планіраваць.

У план работы было ўнесена пытанне аб ліквідацы неіспыменнасці і маласіменнасці. Ужо некалькі год існуе на фабрыцы школа па ліквідацы неіспыменнасці і маласіменнасці.

Партбюро належаць захаваць і пашыраць партыйнае жыццё ў гэты перыяд. Партбюро і зусім перастала планіраваць.

Усе краіны зараз зойска выхутцеца да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Але ў планах работы партбюро гэта важнейшае палітычнае мерапрыемства не адлюстравана.

Партбюро належаць захаваць і пашыраць партыйнае жыццё ў гэты перыяд. Партбюро і зусім перастала планіраваць.

Усе краіны зараз зойска выхутцеца да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Але ў планах работы партбюро гэта важнейшае палітычнае мерапрыемства не адлюстравана.

Партбюро належаць захаваць і пашыраць партыйнае жыццё ў гэты перыяд. Партбюро і зусім перастала планіраваць.

Усе краіны зараз зойска выхутцеца да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Але ў планах работы партбюро гэта важнейшае палітычнае мерапрыемства не адлюстравана.

Партбюро належаць захаваць і пашыраць партыйнае жыццё ў гэты перыяд. Партбюро і зусім перастала планіраваць.

Усе краіны зараз зойска выхутцеца да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Але ў планах работы партбюро гэта важнейшае палітычнае мерапрыемства не адлюстравана.

Партбюро належаць захаваць і пашыраць партыйнае жыццё ў гэты перыяд. Партбюро і зусім перастала планіраваць.

Усе краіны зараз зойска выхутцеца да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Але ў планах работы партбюро гэта важнейшае палітычнае мерапрыемства не адлюстравана.

Партбюро належаць захаваць і пашыраць партыйнае жыццё ў гэты перыяд. Партбюро і зусім перастала планіраваць.

Усе краіны зараз зойска выхутцеца да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Але ў планах работы партбюро гэта важнейшае палітычнае мерапрыемства не адлюстравана.

Партбюро належаць захаваць і пашыраць партыйнае жыццё ў гэты перыяд. Партбюро і зусім перастала планіраваць.

ПАДРЫХОТКА ДА ВЫБАРАЎ У МЯСЦОВЫЯ СОВЕТЫ

АРГАНІЗАЦЫЙНА-ТЭХНІЧНАЯ ПАДРЫХОТКА ДА ВЫБАРАЎ

У Магілёве зойска рыхтуецца да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Ужо закончана сумарная дамоў, абазначаны назвы новых вузлі і завулкаў, правяраны і ўкладаны ўчет населеніштва, жылых дамоў.

Улічышы колькасць населеніштва, горавет распаніраваў выбарчыя акругі і ўчасткі, намешка на карту іх грамыні і вызначыў памешканні, у якіх будучы прапаваль выбарчыя камісіі.

Усю ў горадзе арганізавана 227 акруг па выбарах у гарадскія Саветы дэпутатаў працоўных, 7 акруг па выбарах у абласны Савет і 45 выбарчых участкаў.

У мэтах чоткавай і бесперабойнай работы пры чоткавым складанні спіскаў выбарчых, дамаўраўленні і м'ячця прыводзіць ў поўны парадак дамавыя кнігі.

З гэты сур'езнасцю і большавінай прымышляюць гарком партыі і горавет падшыць да стварэння акруговых і участкавых выбарчых камісій. У камісіі па гораду налічваецца 1.617 чалавек, з іх членаў і кандыдатаў ВКП(б) — 546 чалавек.

НА ВЫБАРЧЫМ УЧАСТКУ

У сувязі з падрыхтоўкай да выбараў у мясцовыя Саветы партыйна арганізавана група імя Івана разарнула вялікую арганізацыю-масавую работу сярод выбарчых участкаў — хатніх гаспадынь. Для гэтай мэты з заводскага актыва вылучаны 24 агітатары.

Агітатары тт. Шіліговіч, Перская, Крупнін і інш. правалі ўжо на 4—5 заняткаў, які карыстаюцца вялікім аўтарытэтам сярод выбарчых участкаў. 29 верасня ў клубе металістаў быў арганізаван для выбарчых участкаў даклад тав. Радзюка аб міжнародным становішчы. На слоўце прысутнічала больш 200 чалавек.

РАЁННАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ АГІТАРАЎ

БАБРУЙСК, 11 кастрычніка. (БЭТА). 9 кастрычніка гарадскі камітэт КП(б)Б праводзіў агульнагародскую канферэнцыю агітараў. На канферэнцыі прысутнічала звыш 900 чалавек.

На выбарчых участках, Бабурыска зараз працуе каля трох тысяч агітараў. Многі партыйны арганізацыі шырока разарнулі арганізацыю-масавую работу сярод выбарчых участкаў. Агітатары пераабылі на сваім выбарчым участку арганізавалі выпуск наспенных газет.

Выступалі на нарадзе агітатары тт. Калойца (пераброц), Гершон (апель), Чыровы (небельшчык), Гавароўкі (электрастанцыя) і дзінны расказвалі аб вялікім энтузіязме, з якім сустрака населеніштва мудрае рашэнне савета горада аб аказанні брашай дапамогі Заходняй Беларусі і Заходняй Украіне.

Канферэнцыя адзначыла, што ёсць яшчэ рал партарганізацыі, якія не арганізавалі агітатарна-масавай работы на участках. Партыйны арганізацыі можавай фабрыкі імя Калтурына, горавета, канторы сувязі зусім не разарнулі работы на сваіх участках. Канферэнцыя распаніравала рал практычных мерапрыемстваў па палітычнай агітатарнай работе сярод выбарчых участкаў і заклікала ўсіх агітараў горада шырока разарнуць работу па падрыхтоўцы да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных.

Бібліятэкі ўключаюцца ў падрыхтоўку да выбараў

Многі бібліятэчныя калектывы горадоў і раёнаў рэспублікі актыўна ўключыліся ў падрыхтоўку да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных.

Шкавы вольт прымяне Барыскаўская бібліятэка. Тут, апрача мастацка-аформленых выставак літаратуры, зроблен калтаж вытрымак з выбарчага закона. У магас раёна накіраваны бібліятэчны-перасойкі. Вышучана памятка для агітараў з указаннем літаратуры да выбараў.

Выстаўкі літаратуры і лаведаных матэрыялаў да выбараў створаны ў бібліятэках імя Леніна, Лома партавата, Лома партавата, імя Перна, Тагстага, Пушкіна і іншых бібліятэк Мінска.

Многі бібліятэчныя калектывы горадоў і раёнаў рэспублікі актыўна ўключыліся ў падрыхтоўку да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных.

Шкавы вольт прымяне Барыскаўская бібліятэка. Тут, апрача мастацка-аформленых выставак літаратуры, зроблен калтаж вытрымак з выбарчага закона. У магас раёна накіраваны бібліятэчны-перасойкі. Вышучана памятка для агітараў з указаннем літаратуры да выбараў.

Выстаўкі літаратуры і лаведаных матэрыялаў да выбараў створаны ў бібліятэках імя Леніна, Лома партавата, Лома партавата, імя Перна, Тагстага, Пушкіна і іншых бібліятэк Мінска.

АНАТОЛЬ ФРАНС

(Да 15-годдзя з дня смерці)

Вялікі французскі пісьменнік Анатоль Франс яшчэ пры жыцці быў заслужана прызнан класікам. Яма цывілізаванай краіны, дзе-б не ведалі яго твораў. Ён быў багаты творчасцю Франса, яго высокая майстраве ставіць пісьменніка ў першыя рады прагэстаўнаго суветнага прагрэсіўнай літаратуры.

Анатоль Франс (яго сапраўднае прозвішча Шібо) пражыў доўгае жыццё. Ён нарадзіўся ў 1844 г. Ён жыў у эпоху «другой імперыі», бачыў разгром Францыі ў 1870 г., быў свейкай Парыжскай Камуны, грамадзянінам крыўдлівай III Рэспублікі. Ён вітаў першую рускую рэвалюцыю 1905 г. і з больш перажываў ё разгром. З рашэннем прыняў ё Вялікую Кастрычніцкую сацыялістычную рэвалюцыю, прагэставаў супроць інтэрвенцыі Антанты і любіў у апошнія годы свайго жыцця называць сабе камуністам.

Франс нарадзіўся ў саміх букіністаў, і гэта акалічыла атырала нямавалажна ролю ў творчым развіцці пісьменніка. Ён быў кніжнікам у лепшым сэнсе гэтага слова: любіў кнігу за яе матурае ўздзеянне—так, як любіў кнігу Горкі. Ён уладкаваў каласальнай эрудыцыі і нямернай памяшчы.

Вялікі праяві Франс не адразу знашоў сабе шлях да прозы. Юнаштва творы Франса — гэта вершы, блізка па стылю да твораў пэтатаў так званай «парнаіскай» групы. «Парнаіска» прыцягла ўсё яркае, эзэтычнае, незвычайнае; яны імкнуліся перадаць адчуванне характа не толькі зместам, але і стараннай адзелкай сваіх вершаў. Спячальную тэматыку яны старанна абыходзілі. Але не «парнаіска» былі настаўнікамі Анатоль Франса. Ён вучыўся ў атычнага філосафа-матэрыяліста Энікура, у вялікіх гуманістаў эпохі Адаманджана (у асаблівасці — у Франсуа Рабле), у французскіх «прагэсіўнаў» XVIII стагоддзя — панарэніку першай французскай рэвалюцыі. Ён і яго настаўнікі, Франс быў пераканан, што ў буржуазнай Францыі, дзе і ва ўсім буржуазным свеце, ня ма месца яго ўдзелам. У магчымым існаванні другога, небуржуазнага свету, Франс тады не верыў. Ён замкнуўся ў сене вобразна мунілага і запаніў свае творы неспістычнымі выказваннямі аб жыцці. У пачатку 90-х гадоў вышлі два найбольш характарныя для творчасці Франса тата перыяда творы. Гэта стывізаваны ў манеры XVIII стагоддзя раман «Харчэўны каралева Пелло» і філасофская аповесць «Пошляны абага Жэрма Куаньяра». Галужны дэаграф абой гэтых кніг з'яўляецца растам-габаб Куаньяр, эпікураз і скептык, які адносіцца да людзей «з сумесню благадзяніласцю і прэзэрнцыя». Куаньяр гаворыць аб тым, што чалавечая прырода ня змяня ў сваіх прымычках, што спробы сацыяльнага змяненняў бясплодны, бо колькасць групіў і злучыцца ўзбей стывіцца адной і той-жа. Усю гісторыю чалавечства, — гаворыць абат Куаньяр, — можна расказаць у трох словах: «Яны на раджаліся, пакуталі і паміралі». Так думаў Анатоль Франс у першы перыяд свайго творчасці.

У сярэдзіне 90-х гг. наступнае пералам. Францыю ўскалхнула справа Дрэйбуа, які разбіла краіну на два лагера. Адыню Французскага генеральнага штаба яўрэй Дрэйбуос быў на паластае фальшывы абнаважан у дзяржаўнай здрозе. Нейпонасьць яго і небуржуазнасць абнаважаньне былі відавочны. Але французская ваеншчына, падтрыманая клерыкалізмам, маларэлігія і шавінізмам, старалася па што-б та і стала знішчыць сваю афіцэра. Папылася хваля палёгнага антысемітызма. Ленныя людзі Францыі не маглі спакойна паглядзець, як мракбесы атэквалізаваць Францыю.

Ад яго вострага поэзію не мог укрэпіць адартуістычны характа палітычнай практыкі літаратуры сацыялістаў. Ён паступова пачынае расчароўвацца ў французскі сацыялістычны руху. Разгром першай рускай рэвалюцыі паглыбляе песьнім Франса. Безнадзейная іронія зноў уступіла ў сваё права. Але пры ўсім гэтым адмысленае капіталістычнай сапраўднасці, уладзіцца і наступным творах Франса, робіць іх глыбока прагрэсіўнымі па сваёму змяніццю.

У 1908 годзе выхадзіць сатырыка-фантэстычны раман Франса «Востраў пігнаіаў». Гэта—гісторыя Францыі ад першабытных часоў да сучаснасці. Мудра і глыбока паказвае Франс у алегарычнай форме, як прыватная ўласнасць з века ў век прымушае людзей рабіць габейныя, неадстойны чалавечата звання ўчыні. Усе кумуры і ідылі буржуазнага грамадства развенчаны ў гэтай кнізе. Яе ёсць чынная сіла называўчай вялікай і па сёнешня дзень: яна дапамагае фарміраванню светлага погляду маладога пакалення.

Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя прынесла Анатоль Франсу напаліны догад тата, што чалавечта можа здыбніць выхад з «свечнага» круга пільчасці і несправядлівасці. Імяна па гэта так раласна вітаў нараджэнне новага свету вялікі майстар слова Анатоль Франс.

Вобразы, створаныя Франсам, служачы выдатнай зброй у барабье ўсяго пэвалагата чалавечтвва за сапраўдны прагрэс і культуру.

Б. ЗІНГІН.

ЗАМОЖНА І КУЛЬТУРНА ЖЫВУЦЬ КАЛГАСНІКІ

КРУПІКІ. Насеннавачы калгас «Май» адзі з буйнейшых у раёне. Уключыўся ў сацыялістычнае сабарніштва імя Трэціай Сталінавай Пяшголі, калгас пельхова заапачае сельскагаспадарчыя работы. Закончана маладзёба зернавых культур з плошчы 405 гектараў і копка бульбы на плошчы 75 гектараў. Закончан уздым ільну са снейшчэй.

Старанна праца калгаснікі багата алачаваліна. На прападзень яны атрымалі па 4 кг. зернавых і па 2 руб. гравшма. Стары калгаснік Яўсей Гара са свай жонкай Ульянай за 7 месяцаў выправаці 600 прападзён. На прападзі ён атрымаў авансам 1.262 кг. зернавых. Ся

мён Бухарніка атрымаў авансам 1.373 кг. зернавых. Калгас поўнасю разлічыўся з дзяржавай па хлеба-і бульбаўстаўках. Задасена 653 центнераў зярна і 600 тн. бульбы. Апрача тата, калгаснікі прадалі дзяржаве 7 тон хлеба.

Вялікую ўвагу калгаснікі ўважляюць пытанню развіцця жывёлагадоўлі. Калгас укамплектаваў тры фермы, у якіх налічваецца: 95 гадоў буйнай рагатай жывёлы, 105 авец і 74 свінні лепшых парод. За 9 месяцаў калгас атрымаў ад жывёлагатоўчых ферм і агароніччых 43.617 рублёў прыбытку. Усе работнікі ферм змагаюцца за права ўдзелу ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы 1940 года.

У 1939 годзе праграма будаўнічых работ складае 19 з палавінай мільёна рублёў. За годы сталінічых пяшгодак выраб Аршанскі мясны камбінат. Ён уладзець у аэапластаўнаго ў канцы першай пяшгоды.

1938 год быў годам пачатку рэканструктыўнага камбіната. Замест старога метала гарызантальнай перапрацоўкі жывелася раваны, уладзець новы метад—вертыкальны. Уладзеца механічная з'ёмка скур па баянізэма металу, электратраўленне і іншыя мэрарыемствы. Кансерваны шэх, які быў разлічан на 4—5 тыс. баяк кансерваў у змену, таксама рэканструіравалі. У рэзультатэ ён даў змену да 20 тыс. баяк.

Недалёка ад Оршы размешчан пасялак Барань. Да рэвалюцыі там быў прыкам завод. Распадарком завода з'яўляўся памешчык Махнішч, якому належалі і вялікі майнтка. У пасялку жылі рабочыя завода і батракі майнтка. Рабочы дзень на заводзе доўжыўся да 12—14 гадзін.

Зусім іншым выглядае завод дзотава-шчыкавы завод «Чырвоны Кастрычнік». Ён значна выраб механізацыя. Пунчана новыя пахі. Многае зроблена ў аднесічных палішына аховы працы і тэхнікі безаданасці.

У жыльвіснай мясцовасці вакоз завода размясціўся рабочы гарадок. У цэнтры яго —прасторы клуб, чыталыня, у якой налічваецца 5 тысяч розных кніг, кіноаатар, абуляторыя, поўная сярэдняя школа.

На месцы рамонтнай майстэрні Славінскага выраб завод «Чырвоны барыббіт». Ён вырабляе ўпершыню асөөныя ў Соөөенікм Саюзе складаныя станкі-аўтаматы для ігольнай прамысловасці і іншае абстаўляванне.

На характары выпрадоўскай прадукцыі завод мае вялікае значэнне ў рэспубліцы. Ён вырабляе каліны Саюзнага Саюза ідуць вырабляюцца заводам вентылятары «Сірока». Алярма тата завод абслодкуе рамонтныя работамі прадпрыемства мясцовай прамысловасці: вінакурныя, крухмалныя, мукамольныя заводы, мясцовыя электрастанцыі.

У Оршы звыш 13 тысяч рабочых. Прадукцыя прывілежыцца за 1938 год дасягнула амаль 50 млн. рублёў.

Горад выраб і як культурны цэнтр. На вуліцы Сталіна знаходзіцца прыгожы дзуднавароўны каменны будынак. У ім змяшчаюцца настаўніцкі інстытут і педагогічнае вучылішча.

Зараз у Оршы 9 сярэдніх школ, чыгуначны тэхнікум, школа медысёў, вачарная школа для дарослых. У гэтых навуальных устаавах вучыцца больш 10 тыс. чалавек.

У студзені 1937 года ў Оршы арганізавана музэяльня школа. У ёй ёсць клясы раяля, духавых інструментаў, вялазачы, народных інструментаў.

Мушійкаўская бібліятэка ў Оршы мае 47 тыс. кніг і налічвае 6 тыс. чытачоў. Непазнавальна змянілася за годы «сөөенкай» улады становішча медыцынскай дапамогі. У 1915 годзе ў Оршы існавала адна баяніна на 35 роек з адным урачом і 6 медработнікамі.

У 1938 годзе колькасць медработнікаў у адной толькі буйнейшых павялічылася да 370, сярэд іх 25 урачоў, а камітэра большыя дэсятае 2 млн. рублёў. Зараз у Оршы 45 урачоў. А колькі ўнікала новых абуляторыў, дыспансэраў, яслаў і кансультацый.

Так жакое Орша сёння, Орша—сопьялістычная, без кушоў, фабрыкантаў і памешчыкаў.

Б. ЛІБЕРМАН.



ПАДРЫХОТКА ДА ВЫБАРАЎ У МЯСЦОВЫЯ СОВЕТЫ. Здымак гуртка хатніх гаспадынь вулицы Радзиста ў горадзе Мінску. Справа — дэпутат абласнага Савета дэпутатаў працоўных С. І. Немацэва праводзіць гуртку аб вадках хатніх гаспадынь у сувязі з падрыхтоўкай да выбараў. Фото В. Л. Марцішэка (фотохроніка БЭТА).

У ДАПОМОГУ АГІТАРАМ

Гарады Сөөецкай Беларусі

6. ОРША

Пад Оршай на чорных балотных прасторах збудаван Белдэрс і, заместа дучын. Ён козліць па хатах—святлае сваё дорыць. Ён — сіла матары, ён — сярпа машыны.

(З песьні беларускага народа вялікаму Сталіну).

Орша — буйнейшы транспартны вузол БССР. Горад размешчан на ланцы пры ўпадзенні ракі Оршыцы і перасякаецца двума чыгукамі: Мінск—Мааска і Ленінград—Орша. Новымі чыгукамі горад звязан з Лепелем і Унечай. Апрача тата, Оршу персякаюць дзве шасейныя дарогі: Ленінград—Кіеў і Мінск—Мааска.

Горад Орша ўлічаняцца ашчэ ў 1116 годзе, калі князь Вячаслаў (сын Вяладзіміра Манамаша) узяў «Ршу і Копысь».

З тата часу Орша не раз пераходзіла з рук у рукі. Князі тат і Рурывічы належала яна і літоўска-ўкраінскім князям. Догляда год па спэсамі Оршы інаі жорстка былі паміж рускімі войскамі і літоўска-польскімі захватчыкамі.

У пачатку XVIII стагоддзя, у часе Паўночнай вайны, праз Оршу праходзілі войскі Петра І. Тут, паблізу (у Копысь) Пётр чакаў шведкаў. Наста даўчына Беларусі да Расіі, у 1797 г. Орша становіцца павятовам горадам.

У 1812 годзе Напалеон са сваім войскам праходзіў праз Оршу. Французы грабля горад і ён некалькі разоў гарэў.

У 1896 годзе Орша мела 13.061 жыхара, з іх 607 пачомственых і асөөных дваран, 146 асөө духоўнага звання, 302 купцы. Рабочых лічылася ўсого 206 чалавек. Яны працавалі на 44 «прадпрыемствах» горада. Што прагэстаўлялі сабой гэтыя прадпрыемства вільдз з тата, што толькі на двух было больш, чым па 12 чалавек рабочых.

Вялікія пажары былі частым з'яўшчым у горадзе. Брудныя незабрукаваныя вуліцы ўтвараі на пачах у цэпры.

Рабочыя не раз падымаліся на барацьбу супроць парызма, супроць фабрыкантаў. 1905 год падоўга астаўся ў памяці людзей перажыўшых паргоны, арганізаваныя паліцыяй, дучавенствам і чорнасопнамі.

Перад вайной 1914 года ў Оршы налічвалася каля 15 тысяч чалавек жыхароў. У адным з апісанняў Оршы тата часу чытаем: «Не гледзячы на зручнае месцазайманне (шасе, дзве чыгучкі, рака Днепр), Орша адзначаецца беднасю свайго жыцця».

У 1917 годзе Орша стала «камем пратнавопна» для беларускага генерала Барнаіва. Рэвалюцыяныя атрады аршанскіх чыгукачынікаў адрэзалі Барнаіва шлях з Магілёва ў Петраград.

Кастрычнік 1917 года. Працоўныя становіцца гаспадарамі горада. Сацыялістычная рэвалюцыя перамагла.

Пад'язджаючы да Оршы, мы перш за ўсё звяртаем увагу на нядаўна будаваныя вакзал. Цяпер ужо можа сказаць, што ён сапраўды адпавядае свайму назначэнню. Вельмі добра абсталяваны, з вялікімі заламі для чакаання, з пакоем маеры і дэпнці, шурпынцый, рэстаранам і іншымі выгадамі—Аршанскі вакзал па праву лічыцца лепшым у БССР.

Паблізу з'яўляецца над горадам беларускі аэаатар.

Аршанскі раён называецца беларускім Данбасам. Тут паблізу знаходзіцца на вялікаму тэрыторыя балоты. Вёска Остраў, дзе цяпер пабудаван цэнтральны пасялак Асінторф, у мінулыя называлася «Аршынскі востравам». Сяло было пабудавана на востраве, акружаным балотамі. Вясной, калі залівава вада, чалавеку свідна не было дасугу. Балоты прынеслі хваробу. Людзі пераішлі ад малярыі, прадкіналі сваё жыццё.

Владзімер Ільіч Ленін ашчэ ў першыя месяцы сөөецкай улады вылае дэкрэт аб тэрарэспраноўках. У 1919 годзе Упраўленне Александрэўскай чыгучкі пачынае здабываць першы торф з асінскіх балот. У 1927 годзе пракладваецца палатно вузкакалейкі, пачалі прапаваль 4 элэватарныя машыны. У 1928 годзе пачалося будаўніштва «Асінбуза» — сёнешняга Белдэrsa.

Нівецск, Магілёў, Орша, Шклоў і акружаючыя Белдэрс калгасы стаяюцца яшчэ аэаатарнагэіры.

На Асінторф з усяго Сөөецкага Саюза пачалі ішчыраць, тэхнікі, людзі розных спецыяльнасцей. На новабудуючы пайшоў лава шлях з Магілёва ў Петраград.

Кастрычнік 1917 года. Працоўныя становіцца гаспадарамі горада. Сацыялістычная рэвалюцыя перамагла.

